

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

Згадаў беларускі лідар і транспартныя раз-
вязкі — яны не павінны быць пусткамі. «Калі яны
пустуюць — гэта ні да чаго», — сказаў ён.

Яшчэ Прэзідэнт закрнуў тэму ландшафтнага
дызайну ўздоўж дарог. На яго думку, адлаве-
дзя спецыялісты павінны распрацаваць планы.

Пра Курапаты, дарогі і вынікі
Адным з прыпінкаў на шляху стала ўрочышча
Курапаты, дзе нядаўна былі праведзены работы па
добраўпарадкаванні. «Тут трэба заняцца дадатко-
ва пасадкай дрэў. І яны, хто там таячыць (яны нас
бачыць), дзякуй скажуць. Па перыметры тут мож-
на, — адзначыў беларускі лідар. — Падумаеце, як

канчаткова добраўпарадкаваць Курапаты. Некалі
мы яшчэ пройдзем, паглядзім. Але недапушчаль-
на, каб хтосьці тут нешта рабіў без дазволу. Гэта ж
палітычная дэманстрацыя. Гэта камусьці праба.
Можаш прыйсці, калі ласка, памажаш, пакладзі кветкі і
сыходзь, не перашкаджай гэтым людзям».

Безумоўна, у ходзе паездкі беларускі лідар
закрунуў тэму дарожнага пакрыцця МКАД. На
яго думку, маставыя пераходы, шляхаваро-
ды засталіся дзе-нідзе неасфальтаванымі — так,
дзесьці іх залаталі, але ў асобных месцах працта
кінулі. «Трэба гэта дарабіць. І трэба робіць на-
заўсёды», — сказаў ён.

«Павінен сказаць, што за суткі вы больш зрабі-
лі, чым за год. Гэта сведчыць пра тое, што трэба
прыязджаць і глядзець, і не толькі мне. За суткі і
абасліні, і выраўнялі, і палілі. Так і трэба працаваць.
І давайце прыводзіць у парадак», — рэзюмаваў
Беларускі лідар вынікі сваёй інспекцыі. Назваў і
тэрмін — прыкладна за год, каб падрыхтаваць
пасаданы матэрыял, канчаткова вызначыцца з
будуўніцтвам тых ці іншых аб'ектаў.

Безумоўна, з гэтай задачай кіраўнік дзяржавы
і чыноўнікі дакладна не справяцца самастойна.
А вось калі кожны жыхар будзе ставіцца да свайго
кавалачка беларускай зямлі па-гаспадарску, то на-
ша прыгожая краіна стане яшчэ прыгажэйшай.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Пра Курапаты, дарогі і вынікі

Адным з прыпінкаў на шляху стала ўрочышча
Курапаты, дзе нядаўна былі праведзены работы па
добраўпарадкаванні. «Тут трэба заняцца дадатко-
ва пасадкай дрэў. І яны, хто там таячыць (яны нас
бачыць), дзякуй скажуць. Па перыметры тут мож-
на, — адзначыў беларускі лідар. — Падумаеце, як

НАЛАДЗІЦЬ «ДРУЖБУ»

Расія дадаткова паставіць нафту на «Нафтан»

Беларусь і Расія дамовіліся пра пастаўкі
для поўнай загрузкі наваполацкага пра-
дпрыемства. Пра гэта паведаміў прэм'єр-
міністр Беларусі Сяргей РУМАС па выніках
сустрэчы са старшынёй урада Расіі Дзмі-
трыем МЯДЗВЕДЗЕВЫМ.

«Мы сёння дамовіліся, што прыём дадатко-
вай меры па пастаўцы нафты на «Нафтан», каб
завад працаваў не на 65 % загрузкі, а вышэйша на
100 %», — адзначыў старшыня ўрада.

Што да транзіту расійскай нафты праз Бела-
русь, то, як адзначыў прэм'єр-міністр, у інтарсак
дзвюх краін загрузіць транзітную трубу патрэб-
ным аб'ёмам: «Мы лічым, што ёсць яшчэ час
папоўніць аб'ём транзіту, які стандартна праход-
зіць на працягу года ў бок Заходняй Еўропы, і
атрымаць адпаведныя даходы беларускім суб-
'ектам гаспадарання».

Сяргей Румас паведаміў таксама, што Бела-
русь і Расія дамовіліся да 21 чэрвеня падрыхта-
ваць праграму дзеянняў па інтэграцыйным уза-
емадзеянні ў Саюзнай дзяржаве.

Прэм'еры намераны правесці сустрэчу ў Мін-
ску падчас II Еўрапейскіх гульніў. Па словах Ся-
ргея Румаса, у ходзе візіту Дзмітрыя Мядзведзева
ў Мінск будзе абмяркоўвацца праграма дзеянняў
па інтэграцыі ў Саюзнай дзяржаве.

Прымаючы ў Маскве Сяргея Румаса, Дзмі-
трый Мядзведзеву павіншаваў яго з Днём слава-
нскага пісьменства, а беларускі прэм'єр — расій-
скага калегу з перамогай расійскай зборнай над
камандай ЗША на чэмпіянаце свету па хакеі ў
Славакі. Сустрэча старшын ўрадаў сёлета ўжо
трэцяя. Раней прэм'еры сустракаліся на Еўразій-
скім міжурядсавец у Казахстане і Арменіі.

Павалё БелТА.

Далюўная рэальнасць,
сусветная зорка і 70 фур

Арганізатары Еўрапейскіх гульніў пада-
ліліся сакрэтамі цырымоні адкрыцця.

Хэдлайнерам цырымоні адкрыцця II Еўрапей-
скіх гульніў у Мінску 21 чэрвеня стане зорка
сусветнага ўзроўню, раскажаў журналістам началь-
нік ўпраўлення па цырымоніх і культурнай пра-
граме фонду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульніў
2019 года» Сяргей ХОМІЧ. Імёны хэдлайнераў
традыцыйна трымаюцца ў сакрэце, але «гэта ад-
назначна вядомая асоба, у якой ёсць вялікі дася-
гненні ў свеце шоу-бізнесу», — адзначыў ён.

Шоу будзе маштабным, з яркімі пастаўкамі,
малюўнымі касцюмамі і дэкарацыямі. Па словах
прадстаўніка Дырэкцыі гульніў, на цырымоні вы-
ступіць таксама шмат вядомых беларускіх арты-
стаў, у тым ліку маладых. «Можна быць упэўненым,
што людзі, якія прыйдуць на цырымоні адкрыцця
і закрыцця, трапяць на ўнікальную падаею, якая ў
бліжэйшыя гады не паўторыцца. Быць гледачам
на гэтым мерапрыемстве — рэдкая магчымасць,
сюды варта прыйсці», — сказаў Сяргей Хоміч.

Арганізатары адзначаюць, што шоу цырымоні
адкрыцця будзе ўтрымліваць эфекты далюўнай
рэальнасці, а тэхналогія далюўнай рэальнасці —
адна з самых перспектывных, дзякуючы ёй ві-
туальныя аб'екты становяцца часткай рэальнай
наваколнай каршыні. Гасцей зачаруюць прыга-
жосцю беларускай флары і фаўны, яны ўбачаць
побач з сабой выдатныя жывёл і птушак. Але каб
убачыць гэтыя элементы шоу, гледачам неабход-
на ўстанавіць на свае смартфонны або планшэты
бясплатную мабільную праграму, якая хутка будзе

даступна для запампоўкі ў App Store і Google Play.
Праграма «прызваеваецца» да пэўнага глядацкага
месца на стадыёне і дазваляе ўбачыць элементы
далюўнай рэальнасці проста на экране.

Гасцей цырымоні чакае не толькі яркае шоу,
але і магчымасць прыняць у ім неабыякавы ўдзел
дзякуючы адмысловаму глядацкаму рэжыміту,
які застанецца ў якасці прыемнага сувеніра на
памяць аб Еўрапейскіх гульніях. Кожны госць
знойдзе на сваім месцы набор падарункаў, у тым
ліку запячкі і бранзалет.

Традыцыйна цырымоні адкрыцця глядзеця
больш людзей, чым спартыўныя спаборніцтвы,
таму арганізатары шоу заўсёды імкнучца максі-
мальна выгадна прадставіць краіну. Беларусь пра-
дэманструе багатае гістарычнае мінулае, культуру,
дасягненні і тое, на што робіць стаўку ў будучыні.

Адзначым, што каб даставіць на стадыён аб-
сталяванне для цырымоні адкрыцця (а гэта некалькі
сотняў тон), спатрэбіцца каля 70 фур. Ця-
пер спецыялісты занятыя на адным з найбольш
важных і складаных этапаў мантажу — падвесе
трасавой разводкі, — канструкцыя, якая дазваляе
артыстам і аб'ектам лётаць. Па перыметры стады-
ёна будзе вясцець больш за 1 тыс. святлавых гадоў.
Плануецца ўсталяваць каля 3 тыс. кв. м экранна,
паваротныя сцэны, пад'ёмныя механізмы.

Тэхнічныя прагны арганізатары пачнуць
15 чэрвеня, генеральны прагон з гледачамі адбу-
дзецца 19-га. Дэмантаж абсталявання цырымоні
адкрыцця плануецца пачаць адразу пасля таго,
як апошні глядач пакіне стадыён.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

ОАО «Гомельобрэклама» філіял «Эксперт-Услуга» (аганізатар ацэнта)
по порученню Рэспубліканскага дочерняга унітарнага прадпрыця «Белорусскіх-Транс» (продавец)
извещает о проведении 25 июня 2019 года открытого аукциона по продаже имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Table with 4 columns: № лота, Наименование предмета торгов, Начальная цена продажи имущества, без учета НДС (20%), бел. руб., Сумма задатка, без учета НДС (20%), бел. руб.

25.06.2003. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом
осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 249-56-43, инженер транспортного цеха —
Павел Александров. Шаг аукциона — 5%. Для участия в аукционе не-
обходимо: 1.) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское
дочернее унитарное предприятие «Белорусскіх-Транс»); УНП 491317683, IBAN
VU34BP33012728260119330000, BIC (SWIFT) банка PPSBVB2X в ОАО «БПС-Сбербанк»
Минск, назначение платежа — задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для
участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организато-
ру аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно
с 25 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе
заканчивается 21 июня 2019 г. в 15.00 включительно (предварительно по контактным
телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока,
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

Для участия в аукционе предоставляется документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задаток) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извеще-
нии, с отпечаткой банка, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Республики Беларусь — копии документа, подтверждающего государственную регистра-
цию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-
детельствования; иностранному юридическому лицу — легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учрежде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на
участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранному индивидуальному пред-
принимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий
статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь — документ, выдан-
ный в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководителем); представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или

Дополнительная информация по контактным телефонам
Организатора торгов:
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ВЫЦЭЙШЫ
ПЛАТАЖІРУГІ

(Заканчэне.
Пачатак на 1-й стар.)

Сецюю шырока ўсміхаецца і
дазваляе сябе сфатаграфавач (вось-вось яе зноў перавядуць
з раэімацыйнай палаты ў звы-
чайную). Яна зусім не падобна на
чалавека, які апошнія гады ў літа-
ральным сэнсе слова балансаваў
на мяжы жыцця. Трансплантцыя
ў Беларусі каштавала ёй 150 тыс.
долараў. Адна такая трансплан-
тацыйная аперацыя, зробленая замеж-
на грамадзянін, дазваляе вы-
лечыць 5-6 беларусаў. Але Румо
не хавае, што часта з-за мяжы да
нас прыязджаюць пацыенты са
складанымі выпадкамі, яму такая
практыка цікавая і карысная.

У маленкай Марыяны з Баб-
руйска свая бяда. Калі ёй было
8,5 месяца, урачы выявілі гепа-
таблостому — злаякасную пух-



Падчас аперацыі па трансплантцыі печані.

ліну печані. Яе мама Настасся
арыентуецца ў дыягназах і ў
тым, як мяняўся стан дачкі, не
горш за дактароў:

— Мы звярнуліся да ўрача з
залажымі носякам, а яму не
спдабаўся яе жывоў. Там было
ўшыльчэнне. Дома Мары-
яна працягвала капрызнічаць,
было вядоўчана, што ў яе не ўсё
ў парадаку. У выніку ў нядзелю
мы апынуліся ў дзіцячым баль-
ніцы ў Бабруйску, — раскавае
жанчына. — Уначы нам зрабілі
ўсё абследаванні — УГД, КТ, але
ўрачы не былі да канца упэўне-
ныя ў дыягназе, і раніцай мы ўжо
аказаліся ў Бараўлянах. Адразу
прызначылі чатыры блокі хіміятэ-
рапіі і чатыры — стрымлівальнай
тэрапіі. Пухліна была велімай вялі-
кая — 750 мілілітраў. Але нават
на першы блок хіміятэрапіі арга-
нізм адрагавал дабра, ў пухліна
пачала змяшчацца. Пасля трэцяй
«хіміі» нас накіравалі сюды.

— Пухліна важыла амаль кі-
лаграм, прытым што дзяўчынка
важыць ўсяго сем, — дадае
Алег Румо. — Мы выдалілі ёй
пашкоджаную печань і пераса-
дзілі кавалачак бацькавай. З ча-
сам яна вырасцэе да патрэбных
памераў.

Тата дзяўчынкі ўжо выпісаўся
з бальніцы і паехаў дадому — да

старэйшага сына Захара. Мары-
яна пакуль застаецца ў клініцы
пад наглядам медыкаў.

З 2010 года, калі быў утвора-
ны цэнтр, тут трансплантавалі
органы 69 дзецям, — не толькі
беларусам, але і з суседніх краін.
Пра ўсіх у цэнтры памятаюць,
адочваюць іх лёсы і запрашаюць
на агульнія святы.

— Гэта хлопчык з Украіны, ён
перажыў 25 хірургічных умшан-
няў, прыязджаў да нас на Но-
вы год. А вось Ліяна Буйнавец,
якая атруцілася белай паганкай,
сёння займаецца ў мадэльным
агнецтве, — паказвае на стэн-
дзе фота дзяцей, якіх тут выра-
тавалі, Алег Румо.

Гісторыю той жа Ліяны, якая ў
2011 годзе перажыла трансплан-
тацыю, назвалі судам. Яна рас-
цявала ў бабулі ў Мазыры, дзе

катэхналагічныя аперацыі. Коль-
касць саміх трансплантаций за
час існавання цэнтра павялічы-
лася ў 63 разы. У год тут робіцца
звыш 400 такіх аперацый, сёлета
выканана ўжо больш за 200.

— Зараз нам важна, каб у
невялікіх гарадах — Быхаве,
Шучыне, Ваўкавыску — пацы-
ент атрымаў той жа аб'ём меды-
цынскай дапамогі, у прыватнасці
хірургічнай, што і ў Мінску. Трэ-
ба так перагаруваць дапамогу,
каб стварыць буіныя мікрарэ-
ныя цэнтры з сучасным абсталя-
ваннем, — кажа Алег Румо.

Тым часам аперацыі па транс-
плантаций ныркі робяцца ва ўсіх
абласных клініках Беларусі, у
Брэсце і Гродне асвоілі пераса-
дку сэрца, у Брэсце працуе пра-
грама па перасадцы печані.

— Беларусь уваходзіць у
топ-10 краін па ўзроўню дна-
рства органаў. Мы апрадэжваем
такія развіцця краіны, як Вялі-
кабрытанія, Канада, Германія, і
знаходзімся амаль на такім жа
ўзроўні, як ЗША і Францыя. Гэта
індыкатар таго, якую колькасць
жыццям мы ратуем. Кожны з
нашых грамадзян мае больш ма-
гчымасцяў захаваць жыццё, чым
жыхар Германіі і Польшчы, — ка-
жа Алег Румо.

Сёння няма ўзроставых абме-
жаванняў для трансплантаций.
У цэнтры была і 76-гадовая па-
цыентка, якой перасадзілі нырку.
Сярэдні тэрмін чакання апера-
цыі — каля 14 месяцаў.

— Па многіх пазіцыях ён знач-
на меншы. Хтосьці чакае нырку
два месяцы, а нехта з-за сваіх
генетычных асаблівасцяў —
два гады. Для параўнання адна-
чужы, што ў Вялікабрытаніі тэрмін
знаходжання ў лісце чакання —
2,5 года. Беларусь мае адзін з
самых кароткіх лістоў чакання і
па печані, і па нырцы, і па сэрцы,
і па лёгкіх. У год мы выконваем
больш аперацый па трансплан-
таций ныркі, чым знаходзіцца
беларусы ў лісце чакання, —
падкарэслівае Алег Румо.

— Аднагадовай Марыяне спатрэбі-
лася перасадка печані
па прычыне анкалогіі.



Аднагадовай Марыяне спатрэбілася перасадка печані
па прычыне анкалогіі.

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион
по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете

Table with 7 columns: № лота, Адрес земельного участка кадастровый номер, Площадь земельного участка, га, Наличие инженерных сетей, Расходы по подготовке документации (рублей), Начальная цена рублей, Задаток, рублей

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении
о его проведении.
Заявки перечисляются на р/с ВУ134КВБ360
062502005000000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», Минск,
пр. Дзержинского, 18 БИФ банка АКБВВУ2X код платежа 04091,
УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельсоветком.
Аукцион состоится 28 июня 2019 года в 10.00 по адре-
су: аг. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пух-
овичского района Минской области. Заявления на участие и
необходимые документы принимаются до 25 июня 2019 года
до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Расходы по организации и проведению аукциона, затраты
на публикацию информационного сообщения подлежат возме-
щению победителем аукциона.
Перед началом аукциона в том числе проверяются
объекты строительства и обслуживания инженерной и транс-
портной инфраструктуры по земельным участкам, под-
лежат возмещению в установленном законодательстве
порядке и случаях аукционному участнику.
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006
№ 72.
Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646.
Сайт Пуховичского райисполкома.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ОАО «Строительный трест № 17 ордене Трудового Красного Знамени» 25 июня 2019 года

Table with 6 columns: № лота, Предмет аукциона (наименование, описание, местонахождение, площадь), Начальная цена продажи предмета аукциона, Размер задатка, Характеристика объекта, Условие аукциона, Примечание

Аукцион состоится 25 июня 2019 года в 11.00 в каб. 410 в конференц-зале ОАО «Универсал» «Центральный» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61.
Заявки принимаются ежедневно с 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка — 21 июня 2019 года до 17.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона — 25 июня 2019 года с 10.30 до 11.00.
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателем — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателем — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгов) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальному предпринимателю — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию